

## Дзяржаўная ўстанова культуры "Астравецкая раённая бібліятэка"

Адрас: 231201, г.Астравец, ул.Набярэжная, 6.

тэл .: +375 (1591) 2- 12 -74; сайт: [www.ost-kult.grodno](http://www.ost-kult.grodno).



Намеснік дырэктара - Ачарэтава Наталля Уладзіміраўна

прыём па асабістых пытаннях - аўторак з 8.00 да 13.00 і с 14.00 да 17.00.

У Астравецкім раёне працуе 16 бібліятэк: раённая, дзіцячая і 14 сельскіх, з іх 2 - бібліятэкі-клубы (Палушская, Трокеніцкая). Усяго ў бібліятэках раёна працуе 44 чалавекі, з іх 31 спецыяліст.

Штогод паслугамі бібліятэк карыстаецца 11800 чытачоў, ім выдаецца звыш 212200 экзэмпляраў кніг. Чытачы наведваюць нашы бібліятэкі звыш 14300 раз.

Агульная колькасць фонду складае 261015 экз. выданняў. Штогод у фонд паступае звыш 11300 новых кніг, часопісаў і газет.

Адаленыя населеныя пункты абслугоўвае бібліёбус па 18 маршрутах. Жыхарам 65 вёсак і хутароў прадастаўляюцца бібліятэчныя паслугі.

Пры бібліятэках працуе 17 аматарскіх аб'яднанняў. Самае масавае - "Актыўны даўгалецце", якое збіраецца ў раённай бібліятэцы ўжо больш за 10 гадоў. Два разы на месяц 30 удзельнікаў аб'яднання сустракаюцца тут з лекарамі, кіраўнікамі розных службаў і ведамстваў, праводзяць творчыя вечары і майстар-класы.

Паспяхова працуюць 2 web-сайта - раённай і дзіцячай бібліятэкі. Таксама з дзейнасцю бібліятэкі можна азнаёміцца на нашых афіцыйных старонках у сацыяльных сетках: «Facebook», «У кантакце», «Аднакласнікі», «You Tube».

## **Астравецкая раённая бібліятэка**

Структуру раённай бібліятэкі складаюць:

- аддзел абслугоўвання і інфармацыі (абанемент, чытальная зала, публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦП), бібліёбус);
- аддзел бібліятэчнага маркетынгу;
- аддзел камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду;

Асноўная задача аддзела абслугоўвання і інфармацыі - вывучэнне інтарэсаў чытачоў і якаснае задавальненне іх запытаў з максімальнай паўнатай і ў мінімальныя тэрміны.

Прыярытэтным напрамкам у дзейнасці аддзела з'яўляецца аказанне індывідуальнай дапамогі чытачам у выбары кніг з улікам іх запытаў і інтарэсаў. Аддзел фарміруе бібліятэчны фонд у адпаведнасці з запытамі чытачоў, шляхам аналізу чытацкага попыту і анкетавання.

Да паслуг чытачоў камерцыйны фонд літаратуры, папаўняецца навінкамі выдавецкай дзейнасці, як галіновымі, так і мастацкімі выданнямі. З мэтай забеспячэння камфортнасці і аператыўнасці абслугоўвання чытачоў вядзенне чытацкага фармуляра ажыццяўляецца ў аўтаматызаваным рэжыме. Бібліятэчны фонд раскрыты з дапамогай арганізаваных кніжных выстаў і паліц па розных галінах ведаў.

Уся літаратура, якая паступае ў бібліятэку, адлюстроўваецца ў алфавітным, сістэматычным і электронным каталогах. Акрамя гэтага, вядуцца:

- сістэматычная картатэка артыкулаў;
- картатэка перыядычных выданняў;
- картатэка назваў мастацкіх твораў;
- літаратуразнаўчая картатэка;
- фактаграфічная картатэка;

-краязнаўчая картатэка.

Публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ) прадастаўляе наведвальнікам бібліятэкі магчымасць выкарыстання рэсурсаў сеткі Інтэрнэт у адукацыйных мэтах і забеспячэння свабоднага доступу да прававой інфармацыі.

Бясplatны доступ да прававой інфармацыі ажыццяўляецца з дапамогай паўнатэкставага банка даных прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь "Эталон", які ўключае ў сябе:

-заканадаўства Рэспублікі Беларусь;

-Міжнародныя дагаворы;

-рашэнні органаў мясцовага кіравання.

Наведвальнікам прадастаўляецца магчымасць вываду вынікаў пошуку ў банку даных "Эталон" на папяровыя і электронныя носьбіты.

Да паслуг карыстальнікаў у цэнтры кожную апошнюю пятніцу месяца даецца бясплатная юрыдычная кансультацыя.

Мультымедычны цэнтр створаны для апэратыўнага, эфектыўнага і якаснага абслугоўвання карыстальнікаў з выкарыстаннем аўдыёвізуальных матэрыялаў і машыначытаемых носьбітаў інфармацыі. Рэсурсы цэнтра дапамагаюць супрацоўнікам бібліятэкі рыхтаваць даведкі, мультымедычныя матэрыялы да выстаў.

Аддзел абслугоўвання і інфармацыі рыхтуе і праводзіць масавыя мерапрыемствы. Пры раённай бібліятэцы працуюць аб'яднанні «Званы госьць» і «Актыўнае даўгалецце».

Пры адзеле абслугоўвання і інфармацыі раённай бібліятэкі працуе бібліёбус па дастаўцы літаратуры для жыхароў аддаленых населеных пунктаў, дзе адсутнічаюць стацыянарныя ўстановы.

Тэл. аддзела: +375 (1591) 70335

Асноўнымі накірункамі і задачамі работы аддзела бібліятэчнага маркетынгу з'яўляецца аказанне метадычнай і практычнай дапамогі структурным падраздзяленням Астравецкай раённай бібліятэкі, арганізацыя дзейнасці па павышэнню кваліфікацыі бібліятэчных кадраў, маркетынгавая, рэкламная дзейнасць, укараненне новых форм і метадаў работы з мэтай павышэння прэстыжу бібліятэкі сярод насельніцтва і карыстальнікаў.

Тэл. аддзела: +375 (1591) 2-10-90; e-mail: ostrov\_bibl@mail.grodno.by

Аддзел камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду ажыццяўляе аператыўнае і якаснае папаўненне фондаў бібліятэк усімі відамі дакументаў, вядзе ўлік паступіўшых і выбываючых выданняў. Работа аддзела арганізавана ў аўтаматызаваным рэжыме

Тел.отдела: +375 (1591) 2-10-90

### **Дзіцячая бібліятэка**

Адрас: 231201 г.Астравец, вул. У.Караткевіча, д.5

Загадчыца: Гірдзей Таццяна Іванаўна

Пры бібліятэцы створаны і працуе інфармацыйна-адукацыйны цэнтр, які забяспечвае доступ да ўсіх відаў інфармацыі і дае магчымасць задавальняць адукацыйныя запыты навучэнцаў і студэнтаў. Да паслуг чытачоў прадстаўлены камп'ютар, шматфункцыянальны апарат (сканер, прынтар, ксеракс), электронная пошта, ёсць выхад у Інтэрнэт.

Для дзяцей падлеткавага ўзросту працуе аматарскае аб'яднанне "Вясёлка".

Тэлефон +375 (1591) 79-5-74; e-mail: det\_bibl@mail.grodno.by

### **Варнянскай сельская бібліятэка**

Адрас: 231220, аг.Варняны, вул. Інтэрнацкая, 9.

Бібліятэкар: Багдановіч Алена Іванаўна

Пры бібліятэцы працуе публічны цэнтр прававой інфармацыі.

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, ёсць выхад у Інтэрнэт, можна карыстацца электронным каталогам (ЭК) раённай бібліятэкі. Пры бібліятэцы працуе аматарскае аб'яднанне «Варнянскія сустрэчы».

Тэлефон +375 (1591) 79-3-96; e-mail: vorn.bibl.2007.7@mail.ru.

### **Варонская сельская бібліятэка**

Адрас: 231221, аг.Варона, вул. Карла Маркса, 11.

Бібліятэкар: Казлоўская Аліна Іванаўна

Пры бібліятэцы працуе мультымедычны цэнтр. Да паслуг чытачоў прадстаўлены камп'ютар, шматфункцыянальны апарат (сканер, прынтар,

ксеракс), электронная пошта, ёсць выхад у Інтэрнэт, можна карыстацца электронным каталогам (ЭК) раённай бібліятэкі. Пры бібліятэцы працуе аматарскае аб'яднанне «Серебряная нить».

Тэлефон +375 (1591) 79-3-96; e-mail: vorona\_bibl@mail.ru

### **Гервяцкая сельская бібліятэка - цэнтр нацыянальных культур**

Адрас: 231213, аг.Гервяты, вул. Савецкая, 32.

Бібліятэкар: Кісель Алена Іванаўна

Бібліятэка першага аграгарадка Астравецкага раёна. Яна з'яўляецца цэнтрам нацыянальных культур, паколькі на тэрыторыі Гервяцкага сельскага савета жывуць людзі розных нацыянальнасцяў - беларусы, рускія, літоўцы, украінцы, палякі.

Фонд Гервяцкага сельскай бібліятэкі налічвае звыш 10000 дакументаў, якімі карыстаюцца больш за 500 чытачоў. У бібліятэцы працуе цэнтр прававой інфармацыі, чытачы маюць магчымасць карыстацца сеткай Інтэрнэт. Для дарослага насельніцтва працуе аматарскае аб'яднанне «Сустрэча».

+375 (1591) 74-3-27; e-mail: gerv\_bibl@mail.ru

### **Гудагайская сельская бібліятэка**

Адрас: 231200, пос.Гудагай, вул.Савецкая, 12.

Бібліятэкар: Кукаловіч Анджэла Чаславаўна

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, электронная пошта, выхад у Інтэрнэт.

Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Юны экалаг"

Тэл.:+375 (1591) 3-84-06 e-mail: gudogaj\_bibl@mail.grodno.by

### **Кямелішкаўская сельская бібліятэка**

Адрас: 231234, аг.Кямелішкі, вул.Савецкая, 1

Бібліятэкар: Шостак Ніна Антонаўна

Да паслуг чытачоў: камп'ютар, шматфункцыянальны апарат (сканер, прынтар, ксеракс), электронная пошта, выхад у Інтэрнэт, дзейнічае мультымедычны цэнтр, дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Прыгажуня".

+375 (1591) 33-1-88; e-mail: kemelishki\_bibl@tut.by

### **Мальская сельская бібліятэка**

Адрас: 231235, аг.Малі, вул.Кастрычніцкая, 28

Бібліятэкар: Янкоўская Анжэла Уладзіміраўна,

Пры бібліятэцы працуе Публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ), дзейнічае мультымедычны цэнтр. Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, шматфункцыянальнаы апарат (сканер, прынтар, ксеракс), электронная пошта, выхад у Інтэрнэт. Дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Дзіцячы кіначас".

+375 (1591) 3-53-25; e-mail: mali.biblioteka.78@mail.ru

### **Міхалішкаўская сельская бібліятэка**

Адрас: 231230, аг.Міхалішкі, вул. Перамогі, 27 «Б».

Бібліятэкар: Багдановіч Вольга Аляксандраўна

Пры бібліятэцы працуе Публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ), дзейнічае мультымедычны цэнтр. Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, шматфункцыянальнаы апарат (сканер, прынтар, ксеракс), электронная пошта, выхад у Інтэрнэт. Створана аматарскае аб'яднанне "Буслік" экалагічнага напрамку.

+375 (1591) 3-77-10; e-mail: mihalishki\_bibl@tut.by

### **Альхоўская сельская бібліятэка**

Адрас: 231223, д.Альхоўка, Савецкая, 14 «А»

Бібліятэкар: Лапуня Анастасія Генадзіеўна

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, шматфункцыянальнаы апарат (сканер, прынтар, ксеракс), Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Жывіца" па распаўсюджванню экалагічных ведаў сярод юных чытачоў.

+375 (1591) 7-18-74 e-mail: [olhovka\\_bibl@mail.grodno.by](mailto:olhovka_bibl@mail.grodno.by)

### **Палушская бібліятэка-клуб**

Адрас: 231200, аг.Палушы, вул. Маладзёжная, 1.

Бібліятэкар: Баран Наталля Уладзіміраўна

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар. Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Пралеска" экалагічнай накіраванасці.

+375 (1591) 75-9-89; e-mail: palushi\_\_bibl@mail.grodno.by

### **Падольская сельская бібліятэка**

Адрас: 231232, аг.Падольцы, вул. Цэнтральная, д. 11.

Бібліятэкар: Нарэйка Ларыса Восіпаўна

Пры бібліятэцы дзейнічаюць Публічны цэнтр прававой інфармацыі (ПЦПІ), мультымедыйны цэнтр. Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, шматфункцыянальнаы апарат (сканер, прынтар, ксеракс),, электронная пошта, выхад у Інтэрнэт.

Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Лесавічок" экалагічнай накіраванасці.

+375 (1591) 3-43-12; e-mail: podolcy.bibl@mail.ru

### **Рымдзюнская сельская бібліятэка**

Адрас: 231214, аг.Рымдюны, вул.Цэнтральная, д.49 / 1.

Бібліятэкар: Штура Ганна Паўлаўна

Пры бібліятэцы дзейнічае інфармацыйна-адукацыйны цэнтр. Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, шматфункцыянальнаы апарат (сканер, прынтар, ксеракс), электронная пошта, выхад у Інтэрнэт.

Пры бібліятэцы дзейнічае краязнаўчае аматарскае аб'яднанне "Спадчына»".

+375 (1591) 3-25-38; e-mail: rimd\_bibl@mail.grodno.by

### **Рытаньская сельская бібліятэка**

Адрас: 231233, аг.Рытань, вул. Першамайская, д.1.

Бібліятэкар: Якубцевіч Ганна Сільвестраўна

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, ксеракс, электронная пошта, выхад у Інтэрнэт.

Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне "Кнігалюб».

+375 (1591) 3-61-95; e-mail: ritan\_bibl@mail.grodno.by

### **Страчанская сельская бібліятэка**

Адрас: 231226, аг.Страчанка, вул.Цэнтральная.

Бібліятэкар: Трубіцкая Ганна Францаўна.

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, электронная пошта, выхад у Інтэрнэт.

Пры бібліятэцы працуе аматарскае аб'яднанне "Сялянка".

+375 (1591) 3-91-20; e-mail: [strach-bibl@mail.ru](mailto:strach-bibl@mail.ru)

### **Трокеніцкая сельская бібліятэка-клуб**

Адрас: 231217, аг. Трокенікі, вул. Школьная.18.

Бібліятэкар: Садоўская Ганна Ленгінаўна

Да паслуг чытачоў прадастаўлены камп'ютар, электронная пошта, выхад у Інтэрнэт.

Пры бібліятэцы дзейнічае аматарскае аб'яднанне «Юны майстар».

Тэлефон +375 (1591) 73-0-81; e-mail: [troken\\_bibl@mail.grodno.by](mailto:troken_bibl@mail.grodno.by).